

■ Раскоша

ЯХТЫ — ДРОБЯЗЬ, або На чым будуць плаваць мільярдэры

У апошнія гады ў заможных грамадзян свету не было недахопу ў яхтах з экстравагантным дызайнам, але цяпер нішто не параўнаецца з Kokomo Ailand. Гэта, хутчэй, перасоўны востраў, чым судна. Яно супастаўнае з раскошным прыватным курортам — на некалькіх палубах прысутнічаюць усе прыкметы завоблачнага пентхауса і пляжнага клуба.



Канцэпт Kokomo распрацавала кампанія Migaloo Private Submarines. Распрацоўшчыкі кажуць, што праект будуць дапаўняць спецыфікацыямі ў адпаведнасці з даступнымі тэхналогіямі па жаданні кліента. Адпаведна такія пажаданні заказчыка паўплываюць на канчатковы кошт плаваючай канструкцыі.

«Мабільны» востраў Kokomo ўяўляе з сябе напалову пагружанае мегасудна і мае даўжыню 117 метраў, шырыню 78 і асадку 20,5 метра. Пентхаус на вышыні каля 80 метраў над узроўнем мора з двума ліфтамі, джакузі, прыватным пляжным клубам і неверагодным выглядам на акіян. Восем рухавікоў прыводзяць у рух велізарную платформу, разганяюць да 8 вузлоў (каля 15 кіламетраў у гадзіну). Адна з самых экзатычных асаблівасцей — джунглі на палубе, на спа-палубе — трэнажорная зала, масажны кабінет і салон прыгажосці, а сярод дрэў можна паабедаць на адкрытым павятро. На маляўнічай пляжнай палубе ёсць мноства басейнаў, пля-



цовак для барбеку, падводная сталовая, станцыя для кармлення акул і кінатэатр на адкрытым павятро.

ХМАРАЧОС З КРЫЛАМІ

Архітэктар Марк Фостэр Гэйг прадставіў канцэпт 102-пярховага хмарачоса, сцены якога ўпрыгожвае фантастычны арнамент.

Будынак спраектаваны для «квартала мільянераў» на 57-й вуліцы Манхэтэна. Па сутнасці, гэта супертонкі шклянны хмарачос, «апрапаруць» зверху данізу ў скульптурную абліцоўку, пры стварэнні якой аўтары далі волю ўяўленню. Так, на сярэдніх паверхх будынка велізарныя балконы з тэрасамі аформлены ў выглядзе крылаў. Тут прапанаўецца размясціць зону забаў з крамамі, двухпавярховай прасторнай залай для розных мерапрыемстваў, 4-зоркавым рэстаранам і назіральнымі пляцоўкамі, з якіх адкрываецца



НЯДЗЕЛЯ, 27 СНЕЖНЯ

1 БЕЛАРУСЬ 1

7.15 Меладрама «Усё будзе добра». 3—4-я серыі.
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал».
9.40 Гісторыі рамонту.
10.20 «50 рэцэптаў першага».
11.05 XXL WOMAN TV.
11.45 Навы.
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 Каробка перадач.
13.10 Зона X. Вынікі тыдня.
13.40 Тайны следства.
14.15 Вакол планеты.
15.15 Твой горад.
15.30 Eurovision. Вынікі тыдня.
15.55 Меладрама «Папялушка з райскага вострава».
17.30 Меладрама «Другі шанц». 1—4-я серыі.
21.00 Галоўны эфір.
21.55 Навіны надвор'я.
22.15 Камедыя «Клушы».

2 БЕЛАРУСЬ 2

6.55 М/с «Сябры анёлаў».
8.00 Серыял «Хто ў доме гаспадар?». 10.00 «Арол і рэшка. Нязведаная Еўропа». Трэвел-шоу.
11.00, 22.25 Хачу ў тэлевізар!
11.15, 20.05 Тэлебарометр.
11.20 Ваша лато.
11.50 Пяцёрка.
12.05 «Зразумець і абясшкодзіць».
12.40 «Вулічная магія». Рэаліці-шоу.
13.15 Серыял «Мая чудоўная нянька».
15.20 М/ф «Сакрэтная служба Санта Клауса».
17.05 Фантастыка «Людзі Ікс: Апошняя бітва».
19.15 Суперлато.
20.40 Кіпень.
21.10 «Панаехалі». Рэаліці-шоу.
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНА.

ВТВ ВТВ

6.00, 23.30, 4.00 Скетч-шоу «6 кадраў».
6.30 Скетч-шоу «Адна за ўсіх».
7.00 «Хатняя кухня».
7.30 М/ф «Смяшарыкі».
7.45, 15.30 М/ф «Маша і мядзведзь».
8.00, 15.00 «Ералаш».
9.00 Серыял «Вароніны».
10.00, 1.00 «Турбаміксер».
12.00 «Вялікая маленькая зорка».
13.00 Кулінарнае шоу «Май-старшэф. Дзеці».
14.00 «Паспець за 24 гадзіны».
15.00 М/ф «Пчолка Мая».
16.30 Камедыя «Астэрыкс на Алімпійскіх гульнях».
19.00 «Уральскія пельмені».
21.30 Камедыя «Астэрыкс і Абелікс у Брытаніі».
0.00 «Кіно ў дэталях».
3.30 «Лаві момант».
4.30 Скетч-шоу «Даеш моладзь».
5.00 «Зорны Новы год!»

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00 «Звычайны канцэрт».
10.35 «Цырк». Маст. фільм.
12.05 «Ён быў самадастатковы... Павел Масальскі». Дак. фільм.
12.45 «Расія, любоў мая!» «Званы Тутаева».
13.15 «Хто там...»
13.45 «Прыгоды Цератопса». Дак. фільм.
14.45 «Што рабіць?»
15.30 «Андрэа Бачэлі. Маё Раство». Канцэрт у Лос-Анжэлесе.
16.30 «Пешшу...» Масква метрабудаўская.
17.00, 1.55 XI Міжнародны конкурс маладых дызайнераў «Рускі сілуэт».
17.45 «Залатое цяля... З такім шчасцем і на экране». Дак. фільм.
18.25 «Залатое цяля». Маст. фільм.
21.15 Канцэрт групы «Кватро» ў Маскоўскім міжнародным Доме музыкі.

3 БЕЛАРУСЬ 3

8.00, 12.35, 16.55, 0.35 «Калейдаскоп».
8.15, 22.30 «Нестар Бурма». Серыял.
9.45 «Раманс пра закаханых». Меладрама.
11.55 «Подых струн». Музычная праграма. Госці: група «HAVI», група «Rahis», Алэг Сяменаў.
12.50 «Наперад у мінулае».
13.20 Хіт-парад «Сто песень для Беларусі».
14.15 «Забытая мелодыя для флейты». Меладрама.
16.25 «Свет прыроды». Маленькі зімовы сюжэт.
16.40 «Свет прыроды». Лясны прыгажун.
17.10 «Навагодні феерверк».
18.05 «Пан Валадыёўскі». Драма.
20.40 «Калыханка».
21.00 «Песні навагодніх нацэй». 80-я гады.
21.30 «Дым над вадой». Канцэрт Прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь. Дырыжор — Віктар Бабарыкін.
23.55 Леанід Млечын прадстаўляе. «Сусветныя таямніцы». «Гарбачовы. Гісторыя кахання». Дак. фільм.

5 БЕЛАРУСЬ 5

7.20, 23.15 PRO спорт. Навіны.
7.30 Хакей. Белнафтахім — чэмпіянат Беларусі. Другі этап.
«Нёман» (Гродна) — ХК «Гомель».
9.25 Хакей. Чэмпіянат свету. U-20. Фінляндцы — Беларусь.
11.15 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Лакаматыў-Кубань» — «Цмокі-Мінск».
12.55 Хакей. Белнафтахім — чэмпіянат Беларусі. Другі этап. «Шахцёр» (Салігорск) — «Юнацтва-Мінск».

22.25 «70 гадоў Міхайлу Лявіцкіну. «Лінія жыцця».
23.15 «Белая авечка». Спектакль Маскоўскага тэатра «Эрмітаж».
1.15 Краіна птушак. «Шыкатанскія крумкачы». Дак. фільм.
2.45 «Стэндаль». Дак. фільм.

НОВАЛЬГІЯ НАСТАЛЬГІЯ

6.00. 12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1992.
7.05, 08.35, 9.40, 11.00, 13.05, 14.15, 17.10, 18.45, 20.55, 23.15, 0.45, 2.35, 3.40, 5.00 Музычная настальгія.
7.30 Маст. фільм «Начны матацыкліст».
8.45, 2.45 Кіначасопіс «Хачу ўсё ведаць!»
9.00, 3.00 «Мінулы час».
10.00 «Колба часу».
13.40 Дак. фільм «Юсіф Бродскі. Паэт пра паэтаў».
15.00 «Быў час». 2008 год.
16.00, 22.00 Маст. фільм «Новыя прыгоды Янкі пры двары караля Артура»
18.00 «Акулы п'яра». Валерый Лявонцёў. 1995 год.
19.30 Дак. фільм «Вельмі Вас усіх люблю!»
0.00 «Эліта Краіны Саветаў». Яўген Сцяблоў. 2007 год.
1.30 Маст. фільм «Нянавісць».
4.00 «Народжаныя ў СССР».

EUROSPORT EUROSPORT

5.00 Watts! Спецыяльны сакавіцкі выпуск.
5.30 Watts! Спецыяльны краінавіцкі выпуск.
6.30 Плаванне. Чэмпіянат свету. лепшыя моманты.
7.30, 3.30 Лёгкая Атлетыка. Чэмпіянат свету. лепшыя моманты.
8.30, 20.00 Біятлон. Кубак свету.
9.30, 16.00, 21.00, 0.00 Біятлон. Кубак свету. Жанчыны.
10.00, 16.30, 21.30, 1.00 Біятлон. Кубак свету. Мужчыны.
10.30, 17.00, 22.00, 1.30 Скачкі на лыжах з трампліна. Кубак свету.

15.05 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Саўтгэмптан» — «Арсенал».
16.55 Хакей. Чэмпіянат свету. U-20. Беларусь — Славакія.
19.10 Авертайм.
19.40 Хакей для ўсіх.
20.25 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
21.20 Баскетбол. НБА. «Мілуюкі» — «Таронта».
23.25 Фактар сілы.
23.55 Баскетбол. НБА. «Мемфіс» — «Лейкерс».

АНТ

7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны.
9.05 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).
9.20 М/с «Смяшарыкі. ПІНкод».
9.35 «Бесталковыя нататкі».
9.55 «Пакуль усе дома».
10.40 «Фазэнда».
11.15 Мюзікл «Сватаўство гусара».
12.30 «Барахолка».
13.20 «Госці па нядзелях».
14.15, 16.20 «Дзве зоркі». Навагодні выпуск.
16.15 Навіны спорту.
17.00 «Кропля ў кроплю».
20.00 Контурны.
21.05 «Голас». Фінал.
23.25 «Што? Дзе? Калі?» Зімовая серыя гульні.
0.35 Толькі для дарослых. Трылер «Метад». Сеанс дзясятны, заключны.

СТБ

6.25 Канцэрт каманд Вышэйшай лігі KB3.
7.50 «Скардзіцца дазваляецца».
8.10, 17.20 «Аўтапанарама».
8.35 Фантастыка «Галодныя гульні: І ўспыхне полымя».
11.00 «Вялікае снеданне».
11.40, 1.05 Камедыя «Утаймаванне свавольнага».
13.30, 16.30 «24 гадзіны».
13.40 Фэнтэзі «Гары Потэр і прынец-паўкроўка».

12.30 Веласпорт. Джыра д'Італія. лепшыя моманты.
13.30 Веласпорт. Тур дэ Франс. лепшыя моманты.
14.30 «Погляд знутры».
15.00, 23.00 Веласпорт. Вуэльта. лепшыя моманты.
19.00 Тэніс. US Open. лепшыя моманты.
4.30 Watts! Спецыяльны вераснёўскі выпуск.

КОМЕДИЯ КАМЕДИЯ

6.00, 3.00 Серыял «Былыя».
6.25 Камедыя «Дублёр».
8.00 Камедыя «Гэта пройдзе, але калі?»
9.30, 17.50, 22.00 Серыял «Пакетная здзелка».
10.25 Камедыя «Усмешка Бога, або Чыста адэская гісторыя».



12.30 Камедыя «Два калядныя сабакі».
14.00 Меладрама «Сведка на вяселлі».
15.40, 0.55, 5.45 Скетчком «Паміж намі».
16.00 Камедыя «Махляры».
18.45 Камедыя «Молі і мопс».
20.20 Камедыя «Хачу як Брыджэт».
23.10 Камедыя, фэнтэзі «Пенелопа».
1.10 Камедыя «Востраў скарыбаў».
4.00 Камедыя «Лілі Давід».

ТВ3

6.00 М/ф.
9.30 «Дачныя гісторыі».
9.55 «Нераскрытыя тайны».
10.50 «Паненка і кулінар».
11.25, 1.05 «Сямейны дэтэктыў». Серыял.
14.50 «Жонка. Гісторыя кахання».

16.50 «Цэнтральны рэгіён».
17.50 «Ваенная тайна».
19.30 «Тыдзень».
20.25 Фантастыка «Галодныя гульні: Сойка-перасмешніца. Частка I».
22.30 «Зорны рынг».
23.30 «Калыска чалавецтва: выкрадзеная праўда». Дакументальны спецпраект.

МІР

6.00 «Мільён пытанняў пра прыроду».
6.15 М/ф.
6.55 Маст. фільм «Каралеўства крывых люстэркаў».
8.15 «Тайны часу».
9.05 «Ведаем рускую».
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Чаму я?»
10.45 Серыял «Пяшчотная зіма».
14.20 Маст. фільм «Адзінокім даецца інтэрнат».
16.15 Маст. фільм «Турэцкі гамбіт». 1—4 серыі.
20.05, 22.00 Маст. фільм «Стацкі саветнік».
21.00 «Разам».
1.00 Маст. фільм «Прыгоды прынца Фларызеля. Клуб самазабойцаў, або Прыгоды тытулаванай асобы».
4.20 «Любімыя акцёры».
4.45 Маст. фільм «Маё каханне».

БЕЛАРУСЬ РТР РТР—БЕЛАРУСЬ

7.00 «ХА». Маленькія камедыі.
7.35 Маст. фільм «Пяты паверх без ліфта».
11.00, 14.00 Весткі.
11.15 «Сам сабе рэжысёр».
12.05 «Ранішняя пошта».
12.50, 14.15 Маст. фільм «Снягурка для дарослага сына».
14.50 Маст. фільм «Слабая жанчына».
18.05 Фільм-канцэрт «Пароды! Пароды! Пароды!!!». Выпуск 2-і.

16.15 «Аскепкі шчасця». Маст. фільм.
19.45, 5.20 «Без падману».
20.40 «Жалезны чалавек 2». Баявік.
23.00 «Асцярожна, махляры!»
23.30 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.
4.00 «Валасы. Забытая гісторыя». Дак. фільм.

TV 1000 ТВ1000

4.40 Фэнтэзі «Гары Потэр і філасофскі камень».
7.20 Драма «Прынцэса Манак».
9.10, 3.20 Фэнтэзі «Гары Потэр і таемны пакой».
12.00 Драма «Палёт даўжынёй ў жыццё».
13.50 Фантастыка «Галодныя гульні: І ўспыхне полымя».
16.20 Камедыя «Імоджэн».
18.05 Меладрама «Крок наперад: Усё ці нічога».
20.00 Меладрама «Блізкасць».
21.40 Драма «Лофт».
23.35 Трылер «Без кампрамісаў».
1.15 Драма «Выжывуць толькі палюбоўнікі».

ТВСКОМО ТВ1000 РУССКОЕ КИНО РУССКОЕ КИНО

6.20 Камедыя «Дэжа вю».
8.20 Казка «Дванаццаць месяцаў».
10.10 Камедыя «Сябры сяброў».
12.30 Дэтэктыў «Смяцяр».
14.20 Фантастыка «Цёмны свет: Раўнавага».
16.10 Камедыя «Змяшаныя пачуцці».
18.00 Камедыя «Ёлкі кудлатыя».
19.50 Камедыя «Ганебныя прыдуркі».
22.00 Драма «Орда».
0.30 Камедыя «Ёлкі 3».
2.40 Баявік «На гульні».
4.40 Баявік «На гульні 2. Новы ўзровень».

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

6.00, 8.45, 13.20 Сканеры старажытнага свету.

20.00 Весткі тыдня.
21.30 Ток-шоу «Што адбываецца».
22.30 Маст. фільм «Нінчына каханне».
0.10 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—БЕЛАРУСЬ

6.05 «Астрапрагноз».
6.10, 8.20 Серыял «Адвакат».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.
8.50 «Урачэбныя тайны плюс».
9.25 «Ядзім дома».
10.20 «Першая перадача».
11.00 «Цуд тэхнікі».
11.50 «Дачны адказ».
13.20 «МНС Расіі. 25 гадоў у імя выратавання!»
14.15 «Нашпажыўнагляд». Не дай сябе падмануць!
15.05, 16.20 Серыял «Час Волкава».
18.00 «Акцэнты тыдня».
19.00 «Кропка».
19.50 Камедыя «Муж па выкліку».
21.35 «Ты не паверыш! 3 Новым годам!»
23.05 «Прапаганда».
23.40 Камедыя «Дзень Додо».

8 КАНАЛ

9.00, 12.25, 19.00, 23.55 «Надвор'е».
9.05, 14.35 Мультипарад.
10.00 «Адшукваецца адпачынак».
10.30, 14.25, 16.10, 20.55 «Хатняя крама».
10.45 Меладрама «Наэль».
12.30 Камедыя «За бортам».
16.40 Серыял «Каломба».
18.00 «Хобі+TV». Рэаліці-шоу «Свой фермер».
19.05 Камедыя «Іван Васільевіч мяняе прафесію».
20.45 «Вечарніца».
21.00 Трылер «Знаёмцеся, Джо Блэк».

6.50, 12.35 Гульні розуму.
7.10 Папулярная навука.
7.35, 11.50 Навуковыя надарэчнасці.
8.00 Золата Юкана.



9.30 Асушыць акіян.
10.20 Космас.
11.00 Рэальнасць або фантастыка?
14.10 Навука будучыні.
14.50 Самыя дзіўныя ў свеце.
15.40 Кітай з вышыні птушынага палёту.
16.25 Шэкспіра.
17.40 Тайны гісторыі.
18.00 Світанне чалавецтва.
18.40 Пячора гіганцкіх крышталёў.
19.30 Стафардшырскі скарб.
20.15 Біблія Д'ябла.
21.00, 1.30, 5.15 Страчаная рэліквія Хрыста.
21.45, 0.45, 4.30 Культ Марыі.
22.30, 2.15 Пахаваныя сакрэты Бібліі.
0.00, 3.50 Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці.

DISCOVERY CHANNEL DISCOVERY

8.00 Паляўнічыя на рэліквіі.
8.50, 4.50 Монстр Мака.
9.45 Падарожжа ў невядомасць.
10.40 Выжыць у дзікіх умовах.
11.35, 21.00, 4.00 Голыя і напалоханыя.
13.25 Дзікая кухня.
14.20, 22.00 Не спрабуйце паўтарыць.
15.15, 23.00 Эфект Карбана.
16.10, 0.00 Супермаг.
17.05, 5.35 Трой.
20.00 Хлопцы з Юкана.
1.00 Мясцежны гараж.
2.00 Бтва за нерухомасць.
3.00 Хуткія і гучныя.